

13 кастрычніка міністр культуры Уладзімір Матвейчук зноў сустрэўся з прадстаўнікамі культурнай галіны. Гэтым разам тэмай нарады стала выкананне заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь, зберажэнне якой з'яўляецца мэтай дзяржаўнай палітыкі ў развіціі нацыянальнай культуры. Пра гэта нагадаў міністр ва ўступным слове:

— У сваёй працы на культурнай глебе мы ў першую чаргу павінны кіравацца праграмным дакументам, па якім працуе ўсія краіна. Гэта матэрыялы III Усебеларускага народнага сходу, у якім пастаўлены наступныя мэты ў справе аховы гісторыка-культурнай спадчыны: "...рэалізацыя мерапрыемстваў па рэстаўрацыі, рэканструкцыі, зберажэнні прыярэтычных гісторыка-культурных каштоўнасцей беларускага народа, уключэнне іх у культурны і турыстычны абарон; выяўленне і аднаўленне ў рэгіонах краіны найбольш значных сельскіх гісторычных сядзіб, выкарыстанне іх у якасці аб'ектаў культурна-адпачынковай дзеяносці" ... Перад намі стаяць сур'ёзныя задачы, таму на сённяшній нарадзе хацелася бы вислуhaць пра асноўныя праблемы, якія перашкоджаюць пастаўленым мэтам і якія мы па магчымасці будзем сумесна вырашаць.

У канферэнц-зале Нацыянальной бібліятэці сабраліся спецыялісты абласных і гарадскіх управліенняў культуры, раённых аддзелаў культуры, архітэкторы, кіраунікі рэстаўрацыйных прадпрыемстваў, навукоўцы НАН Беларусі, музейныя работнікі. Удзельнікі нарады не толькі абазначылі праблемныя месцы ў ахове гісторыка-культурнай спадчыны, але і паведамілі міністру аб становішчых выніках апошніх гадоў. Асаблівая ўвага была нададзена выкарыстанню помнікаў культуры і гісторыі ў турыстычнай галіне. У некаторых рэгіёнах з'явіліся насычаныя цікавымі аб'ектамі маршруты, якія, прыкладам, "Залатое кальцо Гомельшчыны", у якое ўваішлі дзвеяць населеных пунктаў: Гомель, Мазыр, Ветка, Лоеў, Речица, Тураў, Чачэрск, вёскі Юравічы і Чырвоны Бераг. І ўжо за першыя пайгоўдзе гэтага года маршрут наведала больш за 8 тысяч чалавек.

Прапануем уваже чытачоў фрагменты з выступленняў удзельнікаў нарады.

Памяткі дзён мінульых не дрэмлюць — жывуць і працујуць

Аб выкананні патрабавання Закону "Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь"

(З даклада начальніка ўпраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Васіля АБЛАМСКАГА)

Тэма і мэта гэтай нарады вынікаюць з задач, якія стаяць перад нашымі грамадствамі у галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны. Актуальнасць тэмы абумоўлена таксама пастаўленай увагай да дадзенага пытання з боку Кірауніка дзяржавы, што ў чарговы раз знайшло адлюстраванне ў дакладзе міністра культуры Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь.

Падобны падыход невыпадковы. Гісторыка-культурная спадчына змяшчае ў сабе значныя эканамічныя патэнцыял, з'яўляючыся важкім фактарам патрыятычнага выхавання грамадзян Беларусі і стварэння ў сусветным суграмадстве прывабнага образа нашай дзяржавы.

Асновай у вырашэнні ўсёй сукупнасці пытанняў аховы спадчыны служыць нацыянальная прававая база і міжнародныя нарматыўны-метадычныя дакументы, ратыфікаваныя Рэспублікай Беларусь.

2006 год у гэтых адносінах стаў прыкметным. 9 студзеня

Аляксандр Лукашэнка падпісаў Закон "Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь", які ўступіў у дзеянне 24 ліпеня. Адначасова Міністэрства культуры падрыхтавала восем і ўнесла папраўкі ў адзін нарматыўны акт, якія за-

цверджаны пастановамі Урада № 762 і № 906 у ліпені.

Унесены прапановы па змяненні і дапаўненні 17

актаў заканадаўства, якія ў гэтыя дні разглядаюцца пала-

тай прадстаўніком Нацыянальнага сходу РБ. Увядзенне ў

дзяянне новага Закону аб ахове спадчыны пацягнула за сабой таксама неабходнасць распрацоўкі двух Указаў Кіра-

ніка дзяржавы. Акрамя таго, на ўзгадненні знаходзяцца ча-

тыры прававыя нарматыўныя акты, зацвярдженне якіх ад-

несена законам да кампетэнцыі Міністэрства культуры.

Адрознай асаблівасцю прынятага новага Закону —

вызначэнне кампетэнцыі розных узроўні дзяржаўнага кі-

равання, у тым ліку функцый мясцовых прадстаўнічых і

выканавчых органаў.

Можна казаць аб канчатковым сістэматизаціі

працэсаў падрыхтавання аховы спадчыны, якія

з'яўляюцца ў сістэме дзяржаўнага кіравання ў галіне аховы

спадчыны: рэспубліканскім, абласным на узроўні гарадоў і

гарадоў, у якіх прызначаны адпаведныя спецыялісты. Для гэ-

тай катэгорыі работнікаў у Беларускім дзяржаўным інсты-

туце праблем культуры ў адпаведнасці з вучбовымі планамі штогод праводзяцца курсы павышэння кваліфікацыі.

Аднак колькасць прадстаўнікоў рэгіёнаў, якія пры-

язджаюць на заняткі, часам недастатковая, каб сістэматиза-

ваць рабочую группу слухачоў. Так, у верасні гэтага года з 30

запланаваных спецыялістамі пырыбы ўсяго 18. Гэта краса-

моўна гаворыць аб стаўленні да пытанняў аховы спадчыны

на месцах, бо далёка не ўсе работнікі, на якіх ускладнены

такія функцыі, дастаткова падрыхтаваныя да іх ажыццяўле-

нення, якія не маюць часам нават профільнай адукацыі.

Таксама для вырашэння задач, звязаных з комплек-

самерапрыемстваў па ахове спадчыны, у Віцебскай, Го-

мельскай і Марійскай абласцях і г.Мінску створаны спе-

цыяліяныя службы заказчыка на выкананне работ на по-

мніках архітэктуры за кошт сродкаў рэспубліканскага, мясцовага бюджетаў і іншых крыніц фінансавання. Задзей-

нічаны ў гэтым накірунку ўпраўленіні капитальнага будаў-

ніцтва рай- і гарызонтальнай архітэктурныя і кантролю-

ючыя службы ўсіх узроўняў, з якімі ўпраўленне на ахове

спадчыны пастаянна контактуе. Пазітыўная ўзаемадзеянні

з разгэном рэспублікі дазволілі Міністэрству значна актыві-

заць работу з уласнікамі гісторыка-культурных каштоў-

насцей па пытаннях аховы спадчыны ў нізім звяне, вы-

кананія пашартызацыі аб'ектаў, афармленія ахойных

абавязацельстваў, установкі ахойных дошак і сістэмазы-

ці правядзення рэстаўрацыйных работ.

У межах, вызначаных заканадаўствам, Міністэрства непасрэдна праводзіц разгляд і ўзгадненне навукова-пра-

ектнай дакументацыі на выкананне работ на матрыяль-

ных гісторыка-культурных каштоўнасцях і праектаў іх зон

аховы, якія зацвярджаюцца Міністэрствам культуры. Пра-

ектныя прапановы, датычныя найбольш значных аб'ектаў

спадчыны катэгорыі 0, 1, 2, прадстаўляюцца на разгляд Бе-

ларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай рады па

пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны, пасяджэнні

якой праводзяцца штомесячна. Сыходзячы з патрабаван-

нія заканадаўства, усе віды работ, у тым ліку і навукова-

праектныя, на аб'ектах спадчыны ажыццяўляюцца толькі з

пісьмовага дазволу Міністэрства культуры. У 2005 г. было

узыгненне 653 камплекты навукова-праектнай дакumenta-

ці, за 8 месеці 2006 г. — 537 праектаў.

У сярэднім у год Міністэрства культуры разглядае за-

лікі і выдае звыш 700 дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

ных заданняў і прызначэнне навуковых кіраунікоў на

аб'екты спадчыны, яны насыць персанальнай адказнасцю

за прыняцце праектных рашэнняў і кантролююць рэстаў-

рацыйны працэс. У гэты сувязі неабходна азначыць істот-

ную дэталь, датычную ўзаемадносін органаў дзяржаўнага кіравання

на выдачы дазволаў на распрацоўку дакumenta-

ці і організацію работ на гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Таксама праводзіцца зацвярдзенне рэстаўрацый-

Памяткі дзён мінульх

(Заканчэнне. Пачатак на стар.3)

павінны ведаць не толькі тое, на аснове якога документа выконаўца працы, але і аб іх адпаведнасці практтым рашэнням, або дзеле ў ходзе выканання мерапрыемстваў навуковых кіраўнікоў, або належным документальным афармленні вытворчых працэсаў праз вядоме журналу аўтарскага нагляду і прадстаўленне справаздanza па выніках працы.

У дадзеным кантэксце трэба мець на ўваже не толькі адпаведнасць патрабаванням за канадаўства непасрэдна работ на помінках архітэктуры, горадабудаўніцтва, гісторыі, археалогіі. Органы аховы спадчыны павінны згодна са сваёй кампетэнцыяй адсочваць усе працы, датычныя аўектаў такога роду: размешчэнне рэкламы на саміх будынках і ў зонах іх існавання, правядзенне на прылеглых да іх тэрыторыях земляных і будаўнічых работ, арганізацыю транспартнага руху і стварэнне іншых камунікацыйных нагрузкак на гістарычныя помінкі ў мэтах своечасовага папярэджання магчымых парушэнняў заканадаўства.

Усе гэтыя ўмовы паследуна адлюстраваны ў нацыянальным заканадаўстве Рэспублікі Беларусь і падмацаваны міжнароднымі норматыўна-метадычнымі дакументамі.

Артыкул 6 Закону РБ "Аб архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь", як і асобныя палахінскі будаўнічы нормы Беларусі, устаноўлівае неабходнасць выканання патрабаванняў у галіне захавання нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцяў у ходзе архітэктурных, горадабудаўнічых і будаўнічых працэсаў. Прыведзены ў насленчных пунктах і на тэрыторыях поміж імі, дзе маюцца такія аўекты, у адпаведнасці з горадабудаўнічымі практктымі ўстаноўліваюцца межы зон аховы, якія рэгулююцца дзейнічнай

рашэннем калегіі Міністэрства культуры

ад 12 ліпеня 2005 г. № 54 прадугледжвалася распрацоўка мерапрыемстваў па стварэнні практктым зон аховы на перыяд да 2010 года. Аднак дасюль, нягледзячы на неаднаразовыя напамінанні, звесткі аб такіх практктах не паступалі. За апошнія два гады Міністэрства культуры зацвердзіла не больш за 10 практктым такога штату.

Інстытут "БелНДІГорадабудаўніцтва" распрацоўвае практкты зон аховы ці прапановы па іх вызначенні падчас падрыхтоўкі генеральных планаў гарадоў. Такім чынам, немалая частка гэтай працы ўжо зроблена. Аднак і гэтыя матэрыялы на месцах выкарстоўваюцца не ў поўнай меры, як, напрыклад, здалася ў Гродне, дзе ў зоне рэгулюемай забудовы па вуліцы Горкага без папярэдніх працэсаў для практктымі практктымі працэсамі было дару-

артыкулам 20 Закону аб архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці вызначаны ў якасці зон асаблівага дзяржаўнага рэгулювання тэрыторыі, дзе маюцца нерухомыя матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці. Такое рэгулюванне ажыццяўляецца ў адпаведнасці з шэрагам актай заканадаўства, сярод якіх Закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны РБ з'яўляецца базавым. Акрамя таго, у дзяржаўве дзейнічае шарт на матэрыяльных прававых актай, якія вызначаюць тэмы іншых дзеянні, парадак распрацоўкі, узгаднення і зацвярдзення дакументаў на выкананне работ на гісторыка-культурных каштоўнасцяў. У ліку тэх дакументаў влікае значэнне мае Палажэнне аб ахове археалагічных аўектаў пры правядзенні земляных і будаўнічых работ, зацверджанае пастановай Савета Міністэрства РБ № 651 і ўдакладненае Пастановай Урада № 762 ад 15 чэрвеня 2006 г.

Сёння многія гарады актыўна развіваюцца, папаўняюцца цэлымі мікрараёнамі. Аднак цяжка прыгадаць выпадак, каб у ходзе асвяення новых тэрыторый праводзілася іх археалагічная экспертыза яшчэ на стадыі пепрадпрактктым работ, не кажучы ўжо па ме-

рарыемствах аб ахове помінкаў археалогіі, уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. На



Усяго два прыклады. Сёлета праводзяцца работы на будынках ансамбля кляштара бернардзінцаў у ліў і царквы Раждзяства Багародзіцы ў Глыбокі — без падрыхтаванай у адпаведнасці з прававымі нормамі дакументацый, без навуковага кіраўніка, без дзеле квадратных спэцыялістаў, якіх патрабуе за канадаўства. Таксама заканадаўча вызначаны функцыя мясцовых прадстаўнічых і распрацоўчых органаў у галіне аховы спадчыны, а значыць, і адпаведных спэцыялістаў на месцах, на чыліх вачах адбываюцца падобныя дзеянні.

Асобны накірунак працы ў галіне — падрыхтоўка матэрыялу для практктымі гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь у Спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКО. Варта памятаць, што дадзеная праца праводзіцца не толькі ў межах выканання Канвенцыі па ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны, якую Беларусь ратыфікаў у 1988 г., але і ў адпаведнасці з канкрэтным даручэннем Прэзідэнта краіны. У 2005 г. у Спіс сусветнай спадчыны ўключаны нацыянальны і трансгранічны аўекты: адпаведна "Архітэктурна-культурны комплекс рэзідэнцыі Раізвілаў у Нясвіжы" і "Дуга Струў". У 2006 г. сумесна з Распублікай Польшчы завершана праца над дасье "Аўгустоўскі канал — твор чалавека і прыроды", якое рыхтуеца для практктымі рашэнняў тэрыторыі.

Аднак па іншых прызначаных да падрыхтоўкі аўектаў праца вядзецца недастатковая архітэктуры або горадабудаўніцтва, на якіх праводзяцца несанкцыянаваныя работы.

У Законе аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны ўдакладнены парадак фарміравання Дзяржаўнага спісу, які мае статус інфармацыйнага рэсурсу дзяржаўнай значнасці. У сувязі з гэтым Міністэрства культуры накірувало 20 верасня 2006 г. у абласці і Мінскі гарадскі выканкам спісы гісторыка-культурных каштоўнасцяў па рэгіёнах з дастатковымі тлумачэннімі мэтамі для аналізу стану аўектаў, а ў асобных выпадках — іх наяўнасці, што найперш датычыць помінкаў археалогіі. Аднак прайшоў амаль месяц, а зваротнай сувязі, акрамя адказаў з Мінска, няма. Пры такім падыходзе цяжка будзе вырашыць пастаўленую задачу падрыхтоўкі якаснага матэрыялу, што таксама ўказаная ў рашэнні Калегіі Міністэрства культуры ад 14 верасня 2006 г. № 89.

Асобны накірунак працы Міністэрства культуры — рэгулюванне пытанняў перамяшчэння культурных і гісторыка-культурных каштоўнасцяў праз мытную мяжу рэспублікі. Іншыя функцыі ўскладзены на аддзел мастацтвазнаўца-экспертай упраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Парадак ажыццяўлення дадзенага віду дзейнасці вызначаны пастановай Савета Міністэрства РБ ад 12 ліпеня 2006 г. № 906, якая замяніла ранейшыя пяць норматыўна-прававых актай.

Значэнне дадзенай дзейнасці заключаецца ў папярэджанні незаконнага вывазу за межы дзяржавы, а па-сусветнай краізажы твораў мастацтва. Дазволам на вываз каштоўнасцяў з'яўляецца пасведчанне вызначанай формы. У 2005 г. было выдадзена 1465 такіх



документаў па выніках экспертызы 9304 предметаў. За 9 месяцаў гэтага года была праведзена экспертыза 6899 предметаў і выдадзена 1251 пасведчанне.

Роля органа мясцовага кіравання ў рэгуляванні перамяшчэння культурных каштоўнасцяў праз мытную мяжу дзяржавы заключаецца перш за ёсё ў адпаведным патрабаванні заканадаўства ў афармленні творчых работ дзельнікаў студый і гурткоў, якія накіроўваюцца на замежныя выставкі і конкурсы. Упраўленням культуры аблвыканкамаў варта больш прадметна нападзіць узаемадзеянні з кіраўнікамі творчых дзіцячы-юнацкіх калектываў з мэтай правільнага выканання ўсіх заслон "чорным капальнікам".

Мерапрыемствы, якія праводзяцца на

гісторыка-культурных каштоўнасцяў, звычайно сучасным рэхагувальным аbstылівым аднаўленчымі працы. Акрамя таго, плануема ўзяць долевы ўдзел у фінансаванні такіх жа прац яшчэ на 18 аўектатаў. У іх ліку — сядзібны комплекс у вёсцы Чырвоны Бераг у Жлобінскім раёне, мемарыяльная капліца ў вёсцы Лясная ў Слаўгарадскім раёне, саліны склады ў Віцебску, сядзібны комплекс у вёсцы Скокі ў Брасцкім раёне, Косаўскі палацава-паркавы ансамбль, замак у Лідзе і іншыя знакавыя для рэспублікі аўекты. Патрабуюць вывучэння і прыняція мер па павышэнні якасці і эфектыўнасці працы спэцыялізаваных практктымі і рэстарацыйныя падраздзяленні, буйныя нацыянальныя акадэмічныя інстытуты, на базе дзейнага венізаванага пошукаўага батальёна заканадаўчыя стварыць падраздзяленне, аснашчанае сучасным рэхагувальным аbstылівым аднаўленчымі працы. Акрамя таго, плануема ўзяць долевы ўдзел у фінансаванні такіх жа прац яшчэ на 18 аўектатаў. У іх ліку — сядзібны комплекс у вёсцы Чырвоны Бераг у Жлобінскім раёне, мемарыяльная капліца ў вёсцы Лясная ў Слаўгарадскім раёне, саліны склады ў Віцебску, сядзібны комплекс у вёсцы Скокі ў Брасцкім раёне, Косаўскі палацава-паркавы ансамбль, замак у Лідзе і іншыя знакавыя для рэспублікі аўекты. Патрабуюць вывучэння і прыняція мер па павышэнні якасці і эфектыўнасці працы спэцыялізаваных практктымі і рэстарацыйныя падраздзяленні, буйныя нацыянальныя акадэмічныя інстытуты, на базе дзейнага веніанизаванага пошукаўага батальёна заканадаўчыя стварыць падраздзяленне, аснашчанае сучасным рэхагувальным аbstылівым аднаўленчымі працы. Акрамя таго, плануема ўзяць долевы ўдзел у фінансаванні такіх жа прац яшчэ на 18 аўектатаў. У іх ліку — сядзібны комплекс у вёсцы Чырвоны Бераг у Жлобінскім раёне, мемарыяльная капліца ў вёсцы Лясная ў Слаўгарадскім раёне, саліны склады ў Віцебску, сядзібны комплекс у вёсцы Скокі ў Брасцкім раёне, Косаўскі палацава-паркавы ансамбль, замак у Лідзе і іншыя знакавыя для рэспублікі аўекты. Патрабуюць вывучэння і прыняція мер па павышэнні якасці і эфектыўнасці працы спэцыялізаваных практктымі і рэстарацыйныя падраздзяленні, буйныя нацыянальныя акадэмічныя інстытуты, на базе дзейнага веніанизаванага пошукаўага батальёна заканадаўчыя стварыць падраздзяленне, аснашчанае сучасным рэхагувальным аbstылівым аднаўленчымі працы. Акрамя таго, плануема ўзяць долевы ўдзел у фінансаванні такіх жа прац яшчэ на 18 аўектатаў. У іх ліку — сядзібны комплекс у вёсцы Чырвоны Бераг у Жлобінскім раёне, мемарыяльная капліца ў вёсцы Лясная ў Слаўгарадскім раёне, саліны склады ў Віцебску, сядзібны комплекс у вёсцы Скокі ў Брасцкім раёне, Косаўскі палацава-паркавы ансамбль, замак у Лідзе і іншыя знакавыя для рэспублікі аўекты. Патрабуюць вывучэння і прыняція мер па павышэнні якасці і эфектыўнасці працы спэцыялізаваных практктымі і рэстарацыйныя падраздзяленні, буйныя нацыянальныя акадэмічныя інстытуты, на базе дзейнага веніанизаванага пошукаўага батальёна заканадаўчыя стварыць падраздзяленне, аснашчанае сучасным рэхагувальным аbstылівым аднаўленчымі працы. Акрамя таго, плануема ўзяць долевы ўдзел у фінансаванні такіх жа прац яшчэ на 18 аўектатаў. У іх ліку — сядзібны комплекс у вёсцы Чырвоны Бераг у Жлобінскім раёне, мемарыяльная капліца ў вёсцы Лясная ў Слаўгарадскім раёне, саліны склады ў Віцебску, сядзібны комплекс у вёсцы Скокі ў Брасцкім раёне, Косаўскі палацава-паркавы ансамбль, замак у Лідзе і іншыя знакавыя для рэспублікі аўекты. Патрабуюць вывучэння і прыняція мер па павышэнні якасці і эфектыўнасці працы спэцыялізаваных практктымі і рэстарацыйныя падраздзяленні, буйныя нацыянальныя акадэмічныя інстытуты, на базе дзейнага веніанизаванага пошукаўага батальёна заканадаўчыя стварыць падраздзяленне, аснашчанае сучасным рэхагувальным аbstылівым аднаўленчымі працы. Акрамя таго, плануема ўзяць долевы ўдзел у фінансаванні такіх жа прац яшчэ на 18 аўектатаў. У іх ліку — сядзібны комплекс у вёсцы Чырвоны Бераг у Жлобінскім раёне, мемарыяльная капліца ў вёсцы Лясная ў Слаўгарадскім раёне, саліны склады ў Віцебску, сядзібны комплекс у вёсцы Скокі ў Брасцкім раёне, Косаўскі палацава-паркавы ансамбль, замак у Лідзе і іншыя знакавыя для рэспублікі аўекты. Патрабуюць вывучэння і прыняція мер па павышэнні якасці і эфектыўнасці працы спэцыялізаваных практктымі і рэстарацыйныя падраздзяленні, буйныя нацыянальныя акадэмічныя інстытуты, на базе дзейнага веніанизаванага пошукаўага батальёна заканадаўчыя стварыць падраздзяленне, аснашчанае сучасным рэхагувальным аbstылівым аднаўленчымі працы. Акрамя таго, плануема ўзяць долевы ўдзел у фінансаванні такіх жа прац яшчэ на 18 аўектатаў. У іх ліку — сядзібны комплекс у вёсцы Чырвоны Бераг у Жлобінскім раёне, мемарыяльная капліца ў вёсцы Лясная ў Слаўгарадскім раёне, саліны склады ў Віцебску, сядзібны комплекс у вёсцы Скокі ў Брасцкім раёне, Косаўскі палацава-паркавы ансамбль, замак у Лідзе і іншыя знакавыя для рэспублікі аўекты. Патрабуюць вывучэння і прыняція мер па павышэнні якасці і эфектыўнасці працы спэцыялізаваных практктымі і рэстарацыйныя падраздзяленні, буйныя нацыянальныя акадэмічныя інстытуты, на базе дзейнага веніанизаванага пошукаўага батальёна заканадаўчыя стварыць падраздзяленне, аснашчанае сучасным рэхагувальным аbstылівым аднаўленчымі працы. Акрамя таго, плануема ўзяць долевы ўдзел у фінансаванні такіх жа прац яшчэ на 18 аўектатаў. У іх ліку — сядзібны комплекс у вёсцы Чырвоны Бераг у Жлоб